

*C. В. Зыгмантовіч, канд. пед. навук, дац.,
заг. каф. менеджменту інфармацыйна-документнай сферы*

БІБЛІЯГРАФІЧНАЯ ПАДРЫХТОЎКА СПЕЦЫЯЛІСТАЎ ДА РЭАЛІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАЙ ФУНКЦЫІ БІБЛІЯТЭКІ

Бібліятэчна-інфармацыйная адукацыя рэалізуецца ў межах пэўнай адукацыйной прасторы, якая фарміруе новую мадэль падрыхтоўкі бібліятэчна-інфармацыйнага спецыяліста ў адпаведнасці з патрабаваннямі сучаснай інфармацыйнай цывілізацыі. Для асэнсавання канцэптуальнай накіраванасці адукацыі важна ўлічваць, што патрабаванні да сучаснага спецыяліста вызначаюцца як асаблівасцямі самой сферы дзеяніасці (унутрысістэмнымі фактарамі), так і рэальнасцямі сацыякультурнага парадку.

Тэхналагічная рэвалюцыя, забяспечыўшы высокі ўзровень развіцця інфармацыйных тэхналогій і распаўсюджання камп'ютарнай тэхнікі, прывяла да значнага ўзмацнення ролі інфармацыі і ведаў для грамадскага прагрэсу. У новых умовах у бібліятэчнай навуцы і практицы на светапоглядным узроўні вылучаюцца дзве сістэмы: тэхнакратычная і гуманістычная ідэалогія. Адна з іх грунтуецца на інфармацыйна-сервісным падыходзе, другая – на сацыякультурным [1, с. 17]. Інфармацыйная трактоўка сутнасці бібліятэкі сёння з'яўляецца найбольш папулярнай сярод большасці навукоўцаў, кіраўнікоў, практикаў. С. А. Басаў адзначае, што з энтузіазмам падхапіў эфектны тэзіс ЮНЕСКА «Бібліятэка з'яўляецца сэрцам інфармацыйнага грамадства», бібліятэчная супольнасць у апошнія гады накіроўвае ўсе сваі асноўныя інтэлектуальныя намаганні на абмеркаванне тэхналагічных пытанняў бібліятэчнай работы, выстройвае на інфармацыйнай аснове адукацыйныя праграмы і канцэпцыі бібліятэчнай справы [1, с. 6].

З ім салідарны відны вучоны ў сферы сацыяльных камунікаций А. В. Сакалоў, па сцвярджэнні якога, у пачатку 2000-х гг. адбылася мадэрнізацыя бібліятэчнай адукацыі ў свяtle міфалагізацыі інфармацыйнага грамадства. Ідзе актыўная дэгуманітарызацыя вышэйшай бібліятэчнай школы, якая харектарызуецца выцясненнем традыцыйнага гуманітарнага зместу інфармацыйнатахналагічнымі навацыямі [6, с. 140–141]. Сёння тэндэнцыя «інфарматызацыі» бібліятэчнай свядомасці значна ўзмацнілася, змяніліся толькі акцэнты – з проблем аўтаматызацыі спецыялісты

перайшлі на абмеркаванне пытанняў фарміравання электроннага асяроддзя бібліятэкі [1, с. 7], трансфармацыі прафесіі бібліятэкара ў «спецыялістаў па інфармацыйным доступе», «навігатараў у інфармацыі» і г.д. На наш погляд, усё гэта значна абмяжоўвае ролю бібліятэкара. Новыя патрабаванні да бібліятэчных спецыялістаў павінны разглядацца ў кантэксце гуманістычнай місіі бібліятэкі ў сучасным грамадстве. Бібліятэкі павінны быць не проста навігатарамі, перадатчыкамі інфармацыі, а спецыялістамі, якія дапамагаюць развіццю чытачоў, карыстальнікаў праз садзейнічанне ў авалоданні спосабамі набыцця існуючых і генерыраванні новых ведаў, у фарміраванні інфармацыйнай культуры грамадства і кожнай асобы, спецыялістамі, якія ўдзельнічаюць у стварэнні і перадачы ідэй і каштоўнасцей культуры [3].

Грамадства сёння чакае прафесіянала бібліятэчнай сферы з высокім узроўнем не толькі інфармацыйнай, тэхналагічнай, тэхнічнай падрыхтоўкі, але і педагогічнай. У новых сацыяльна-культурных умовах праца бібліятэчнага спецыяліста ўсё больш напаўняецца псіхолага-педагагічнымі сэнсамі і зместам.

Аб'ектыўная неабходнасць якаснай педагогічнай падрыхтоўкі спецыялістаў бібліятэчнай сферы абумоўлена сучаснымі выклікамі грамадства, спецыфікай культурна-гістарычных асаблівасцей развіцця бібліятэк, сучаснымі сацыяльна-палітычнымі перадумовамі ў кантэксце каштоўнасна-мэтавых прыярытэтаў дзяржаўнай сацыяльнай палітыкі, дзе асаблівая ўвага факусіруеца на работе бібліятэк як сацыяльнага інстытута, жыщёва важнага кампанента навукі, культуры, адукцыі; інстытута, які забяспечвае прадастаўленне доступу да культурнай і навукой спадчыны, садзейнічае развіццю эканомікі ведаў, дэмакратычнага працэсу, пераадоленню лічбавай няроўнасці, фарміраванню духоўна багатай, маральна здаровай асобы грамадства.

Аналіз спецыяльнай літаратуры, практикі работы бібліятэк таксама сведчыць, што ў сучасных умовах педагогічныя функцыі ў дзейнасці бібліятэчных спецыялістаў істотна пашыраюцца і ўскладняюцца, што абумоўлена радам прычын. Па-першае, гуманізацыя і дэмакратызацыя грамадскага жыцця, прафесійных адносін у розных сацыяльных групах патрабуе павышанай увагі да чалавека, больш прафесійной работы, фарміравання «суб'ектна-суб'ектных» адносін, супрацоўніцтва з ім. Гэта адносіцца як да чытачоў, карыстальнікаў бібліятэк, так і да работы ў бібліятэчным калектыве. Па-другое, высокія патрабаванні да педагогічнай

падрыхтаванасці сучаснага спецыяліста абумоўлены неабходнасцю ўліку ў прафесійнай дзейнасці шматлікіх арганізацыйна-педагагічных інавацый, неабходнасцю выкарыстання педагогічнага патэнцыялу розных відаў інфармацыйных рэурсаў (і ў першую чаргу кнігі), і бібліятэчнага асяроддзя, навакольнага сацыякультурнага асяроддзя. Па-трэцяе, пастаяннае пашырэнне і ўскладненне функцый бібліятэк за кошт стварэння на іх базе публічных цэнтраў прававой, экалагічнай інфармацыі, ідэалагічных інфармацыйных цэнтраў патрабуе пастаяннага засваення новых падыходаў і методык па фарміраванні ў насельніцтва прававой, экалагічнай культуры, фарміраванні сацыяльнай свядомасці мясцовага насельніцтва. Ва ўмовах павышэння неабходнасці забяспечыць даступнасць інфармацыі, ведаў для ўсіх таксама павышаеца роля бібліятэк, а адпаведна і роля карэцкі-педагагічных ведаў і ўменняў бібліятэчных кадраў у работе з сацыяльна неабароненымі катэгорыямі насельніцтва, з асобамі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. І нарэшце, асаблівасцю прафесіі бібліятэкара з'яўляеца неабходнасць пастаяннага самаразвіцця, самаудасканалення, стварэння педагогічна арганізаванага здароўезберагальнага асяроддзя, што таксама патрабуе пэўных арганізацыйна-педагагічных і псіхолага-педагагічных ведаў і ўменняў.

Названыя абставіны абумоўліваюць неабходнасць пераасэнсавання зместу дзейнасці бібліятэчнага спецыяліста з улікам сучасных сацыякультурных рэалій, а адпаведна і пытанняў падрыхтоўкі бібліятэчных спецыялістau.

Псіхолага-педагагічная сутнасць бібліятэкара праяўляеца ў выкананні важнейшых функцый выхавання, адукацыі, развіцця асобы з улікам інтэрэсаў дзяцей, падлеткаў, дарослых, дапамозе чытачам у іх самарэалізацыі і сацыяльнай адаптацыі, інфармацыйна-асветніцкай работе, актыўным далучэнні насельніцтва да працэсу бесперапыннай адукацыі і забеспячэнні для гэтага ўмоў, сацыяльна-педагагічнай падтрымцы людзей з асаблівасцямі фізічнага развіцця і г.д.

Сучасны этап развіцця вышэйшай бібліятэчнай адукацыі базіруеца на выкарыстанні кампетэнтнаснага падыходу, змест якога ў дачыненні да падрыхтоўкі бібліятэчных спецыялістau разглядаўся ў шматлікіх публікацыях [4]. Вышэйшыя навучальныя ўстановы культуры і мастацтваў, і ў прыватнасці БДУ культуры і мастацтваў, выконваюць заказ дзяржавы на падрыхтоўку

высокакваліфікованых спецыялістай праз адукацыйныя стандарты, пабудаваныя на кампетэнтнаснай аснове. У заказе вылучаюцца акадэмічныя кампетэнцыі будучых спецыялістаў, якія ўключаюць веды і ўменні па засвоеным дысцыплінам, здольнасці і ўменні вучыцца; сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі, што ўключаюць культурна-каштоўнасныя арыентациі, веданне ідэалагічных, маральных каштоўнасцей грамадства і ўменне кіравацца імі; прафесійныя кампетэнцыі – веды і ўменні фармуляваць праблемы, вырашаць задачы абранай сферы прафесійнай дзейнасці. Згодна са стандартам, універсітэт прадастаўляе магчымасці авалодання будучымі спецыялістамі бібліятэчнай сферы разнастайнымі відамі педагогічнай дзейнасці, пашырае падрыхтоўку спецыялістаў па новых спецыялізацыях, якія маюць педагогічную накіраванасць, напрыклад, «бібліятэкар, бібліёграф, выкладчык беларускай мовы», «бібліятэкар, бібліёграф, менеджар» (спецыялізацыі «маркетынг бібліятэчнай справы», «культурна-дасугавая дзейнасць», «бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей і юнацтва» і інш.). Ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў па другой ступені навучання – магістраў гуманітарных навук, адной са сфер дзейнасці якіх прадугледжваецца непасрэдна педагогічная.

Разам з тым ні ў дзяржаўным стандарце, ні ў спецыяльнай літаратуры не раскрываецца змест паняцця *педагагічная кампетэнтнасць бібліятэчнага спецыяліста*. Мы прапануем пад зместам гэтага паняцця разумець сукупнасць прафесійна-важных тэарэтычных ведаў у сферы псіхалогіі і педагогікі, сфарміраванасць практичных умений і навыкаў, а таксама пэўны ўзровень развіцця прафесійна важных якасцей асобы, якія адлюстроўваюць гатоўнасць і здольнасць спецыяліста прымаць педагогічна ўзважаныя рашэнні ў рэальных умовах соцыуму, вырашаць з высокай эфектыўнасцю ўвесь комплекс псіхолага-педагагічных задач, якія ўзнікаюць у працэсе яго бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці, даваць педагогічную ацэнку адбываючымся ў ёй працэсам.

Зыходзячы з дадзенага азначэння, можна вылучыць асноўныя кампаненты педагогічнай кампетэнтнасці асобы бібліятэчнага спецыяліста: матывацыйны (каштоўнасна-сэнсавы), які ўключае сукупнасць каштоўнасных арыентаций, здольнасць асэнсаваць сваю ролю як спецыяліста ўстановы сацыякультурнай і адукацыйнай сферы, матываванасць бібліятэчнага спецыяліста на выкарыстанне педагогічных метадаў, прыёмаў ва ўзаемадзеянні з

чытачамі, карыстальнікамі бібліятэкті, аказанне дапамогі ў задавальненні, фарміраванні, узвышэнні іх інфармацыйных патрэбнасцей, развіцці асобы і г.д.; кагнітыўны (гнастычны), які ўяўляе сабой цэласную практика арыентаваную сукупнасць психолага-педагагічных ведаў у галіне педагогікі сацыяльнага развіцця асобы, бібліятэчнай педагогікі, уяўленняў аб асаблівасцях асобы карыстальніка, заканамернасцях працэсу адукациі, выхавання, развіцця ва ўмовах бібліятэкті, асаблівасцях педагогічнага ўзדзеяння розных відаў інфармацыйных рэурсаў на асобу, арганізацыі працэсу навучання розных груп карыстальнікаў, аб магчымасцях садзейнічання адукациі і самаадукациі ў сродкамі бібліятэчна-інфармацыйнай работы, стварэння і выкарыстання педагогічна камфортнага асяроддзя бібліятэкті і г.д.; дзейнасны, які прадугледжвае авалоданне ўменнямі і навыкамі ажыццяўляць педагогічна арыентаваны працэс ва ўмовах бібліятэкті, авалоданне навыкамі зносін, камунікатыўнасці, талерантнасці, способамі педагогічнага забеспечэння працэсу фарміравання інфармацыйнай, прававой, экалагічнай культуры, культуры чытання розных катэгорый насельніцтва, ажыццяўлення асветніцкай дзейнасці, далучэння карыстальнікаў да важнейшых дасягненняў нацыянальнай і сусветнай культуры, ажыццяўлення суб'ектна-суб'ектнага ўзаемадзеяння, супрацоўніцтва з карыстальнікамі бібліятэкті, партнёрамі, калегамі і г.д.; асабовы, які характарызуецца наяўнасцю прафесійна важных асабовых якасцей, якія забяспечваюць авалоданне і магчымасці выкарыстання педагогічных ведаў і ўменняў; рэфлексіўны, які характарызуецца сукупнасцю здольнасцей прадугледжваць, ацэньваць уласную дзейнасць, выбіраць стратэгію і распрацоўваць праграму прафесійнага самаразвіцця.

Параўнанне зместу разглядаемай кампетэнцыі з выкладзенымі ў Адукацыйным стандарце па падрыхтоўцы бібліятэчных спецыялістаў патрабаваннямі да прафесійных кампетэнцый у сферы педагогічнай дзейнасці сведчыць аб іх значным абмежаванні ў нарматыўным дакументе.

Фарміраванне інавацыйнай мадэлі навучання магчыма толькі пасля дакладнага даследавання прадметной сферы. Даследаванні ў гэтым напрамку прадыставаны не толькі патрэбнасцямі ўнутрынавуковой рэфлексіі, яны актуальны і ў практычным плане ў кантэксце адукацийнай дзейнасці выкарыстання дзейнаснага падыходу.

Падрыхтоўка бібліятэчных спецыялістаў да педагогічнай дзейнасці здзяйсняеца комплексна ў працэсе вывучэння агуль-напрафесійных і спецыяльных дысцыплін. Асаблівая роля адводзіца псіхолага-педагогічным курсам – «Педагогіка», «Агульная псіхалогія», «Узроставая псіхалогія», «Сацыяльная псіхалогія». Менавіта ім належыць сістэматваральная функцыя ў фарміраванні педагогічнай кампетэнтнасці будучых бібліятэчных спецыялістаў.

Разам з тым значным педагогічным патэнцыялам валодаюць і спецыяльныя бібліографічныя курсы. Педагогічная складаюча бібліографічнай дзейнасці заключаецца ў імпліцитнай прысутнасці адукатыйнай функцыі ў бібліографічнай інфармацыі. Патрэбнасць у ведах, недахоп ведаў аб чымсьці, імкненне чалавека атрымаць інфармацыю аб гэтых ведах з'яўляеца прычынай развіцця сацыяльных, документных, бібліографічных камунікацый. Бібліографія сфарміравалася як структура, якая аказалася здольнай дапамагчы ў задавальненні гэтай патрэбнасці. Яна выпрацавала спецыфічныя сродкі, якія арганізуяць веды, накопленыя чалавецтвам, документальна аформленыя і дазваляючыя чалавеку арыентавацца ў іх. Э. К. Беспалава, аналізуючы сучасны этап метадалагічнага асэнсання бібліографіі, лічыць, што «ёсць агульная катэгорыя і найбольш значная культурна-гісторычная рэалія, якая задае сэнс інфармацыйным працэсам. Гэта – веды. Бібліёграфы доўга аддавалі перавагу сістэме «документ», «документ – спажывец», вельмі робка ўваходзілі ў свет ведаў. Але яшчэ В. Г. Анастасевіч у пачатку XIX ст. пісаў, што бібліографія – гэта навука ведаць книгі па іх змесце. Адсюль бяруць пачатак некаторыя метады і методыкі бібліографіі» [2, с. 67].

У бібліографічнай дзейнасці веды перадаюцца, як указвае В. П. Лявонаў, «у інфармацыйнай упакоўцы» з выкарыстаннем бібліографічных метадаў, па правілах бібліографічнага згортвання і ў стандартным выглядзе з мэтай далейшага выкарыстання [5, с. 63]. Важным момантам у разважаннях аўтара з'яўляеца разглядаемая ім класіфікацыя ведаў на аб'ектыўныя, якія змяшчаюцца ў масіве дысцыплінарных публікаций, і суб'ектыўныя, асабовыя, у складзе якіх вылучаюцца нефармалізаваныя веды. Апошнія, па меркаванні В. П. Лявонава, справядліва было б назваць уменнямі і навыкамі, чалавечым опытом, якія ў прафесійнай супольнасці перадаюцца ад настаўніка да вучня шляхам паказаў, сумеснага пошуку і аналізу поспехаў і памылак [5, с. 64].

Функцыяняванне бібліографічнай інфармацыі ў сістэме «документ – спажывец», «тэкст – спажывец», «аб’ектыўныя веды – спажывец», дваістасць бібліографічнай інфармацыі як спецыфічная яе якасць якраз і заключаецца ў тым, што арыентацыя ў сістэме інфармацыі, аб’ектыўных ведах ажыццяўляеца не проста на падставе якіх-небудзь абстрактных, ідэальных, прыдуманых чалавекам крытэрыях, а ў суадносінах з патрэбнасцямі грамадства, асобных груп і канкрэтных людзей у той ці іншай інфармацыі, ведах, іх магчымасцямі і здольнасцямі ўспрымаць і засвойваць прапанаваную інфармацыю, так як інфармацыя можа быць даступна ўсім, а «магчымасці пераўтварыць яе ў веды індывідуальны і звязаны з асабістым вопытам і здольнасцямі» [6, с. 63].

Пашыраюць пазнавальныя магчымасці бібліографічнай інфармацыі і такія яе якасці, як комплекснасць, якая праяўляеца ў здольнасці цэнтрыраваць вакол сябе інфармацыю іншага роду, якая раскрывае асноўны сэнс бібліографіруемага дакумента (першасную інфармацыю з дакументаў у форме анатацый і рэфератаў, ацэнку інфармацыі, канцэптаграфічную інфармацыю, дапаўняльную інфармацыю аб аўтары і г.д.); камунікатыўнасць, якая праяўляеца ва ўстанаўленні сувязі паміж бібліёграфам і спажыўцом у мэтах абмену інфармацыяй, а таксама аказання ўздзеяння на інфармацыйныя інтэрэсы, устаноўкі спажыўцу з дапамогай харектарыстыкі, групоўкі дакументаў, перапрацоўцы інфармацыі ў адпаведнасці з патрэбнасцямі; універсальнасць, якая праяўляеца ва ўзаемасувязі з ўсімі галінамі ведаў і чалавечай дзейнасці, дзяякоучы адлюстраванню дакументаў рознага зместу, на розных матэрыяльных носьбітах, засваенню ўсіх відаў сацыяльной камунікацыі.

Садзейнічанне ў арыентацыі, задавальненні грамадскіх патрэбнасцей у дакументальна-фіксаваных ведах і непасрэдная рэалізацыя якасцей бібліографічнай інфармацыі ажыццяўляеца з дапамогай спецыяльных метадаў бібліографічнай дзейнасці, сярод якіх выдзяляюцца метады бібліографічнага згортвання, рэкамендацыі, бібліографічнай групоўкі, ідэнтыфікацыі, абвяшчэння (камунікацыі).

Асэнсаванне педагогічнай сутнасці бібліографічнай дзейнасці (кагнітыўна-матывацыйны кампанент падрыхтоўкі будучых спецыялістаў), а таксама практычнае авалоданне яе метадамі па рэалізацыі пазнавальнай, камунікатыўнай, каштоўнасна-

арыентацыйнай функцый бібліяграфічнай інфармацыі (дзейнасны кампанент) дазволіць рыхтаваць і выкарыстоўваць бібліяграфічныя прадукты і паслугі з мэтай вырашэння задач сацыякультурнага, педагогічнага парадку праз садзейнічанне развіццю творчых сіл і здольнасцей чалавека, задавальненне і ўзвышэнне яго патрэбнасцей, арыентаванасць на агульначалавечыя фундаментальныя каштоўнасці і перадавыя навуковыя метады засваення, развіцця гэтых каштоўнасцей ў працэсе сацыялізацыі чытачоў, карыстальнікаў бібліятэк.

- *1. Басов, С. А. Библиотека : формирование базовых ценностей на переломе эпох / С. А. Басов // Роль библиотеки в формировании социально-культурного пространства территории : сб. науч. тр. / Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН ; отв. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2009. – С. 3–23.*
- 2. Беспалова, Э. К. Библиография : новый этап осмысления / Э. К. Беспалова // Библиография. – 2005. – № 1. – С. 65–67.*
- 3. Зыгмантовіч, С. В. Кадры бібліятэк як суб'ект культурна-інфармацыйнага развіцця грамадства / С. В. Зыгмантовіч // Міссія бібліотек в формировании интеллектуального потенциала общества : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 4–6 дек. 2006 г. [Электронный ресурс] НББ. – Мінск : НББ, 2007. – 1 электрон. опт. диск (СД-РОМ).*
- 4. Зыгмантовіч, С. В. Прафесійная падрыхтоўка будучых бібліятэкараў : кампетэнтнасны падыход / С. В. Зыгмантовіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў. – 2005. – № 2. – С. 101–107 ; Елепов, Б. С. Компетентность і компетенции библиотечного специалиста : как и зачем их оценивать / Б. С. Елепов, Е. М. Крючкова // Библиотековедение. – 2009. – № 3. – С. 115–134 ; Яцевич, Н. А. Компетентностный подход к подготовке специалистов по АБИС / Н. А. Яцевич. – URL: www.nbuv.gov.ua/articles/crimea/2007/174.pdf.*
- 5. Леонов, В. П. Библиография как профессия / В. П. Леонов. – М. : Наука, 2005. – 128 с. – (Книжная культура в мировом социуме: теория, история, практика).*
- 6. Соколов, А. В. Постсоветские библиотекари : социально-психологические очерки / А. В. Соколов. – СПб. : КОСТА, 2008. – 296 с.*